



Назва ТВП: Волхва



© С. Левый

Код: BY052

Геаграфічныя каардынаты: 52° 20' N 27° 18' E

Адміністрацыйная прыналежнасць: Брэсцкая вобласць: Лунінецкі раён,
Гомельская вобласць: Жыткавіцкі раён

Плошча: 8160 га

Крытэрыі: A1

Нацыянальны прыродаахоўны статус: не мае

Міжнародны прыродаахоўны статус: ТВП міжнароднай значнасці,
утворана ў 2010 годзе

Агульнае апісанне:

ТВП Волхва размешчана ў 20 км на паўночны захад ад г. Мікашэвічы, на мяжы трох раёнаў: Лунінецкага, Жыткавіцкага і Салігорскага ў фізіка-геаграфічным раёне Прыпяцкае Палессе.

Тэрыторыя значна трансфармавана. Па плошчы дамінуюць трыснягова-хмызняковыя зараснікі з чаргаваннем лясных і сельскагаспадарчых зямель. Некалі

гэта была частка вялікага нізіннага балота Грычын у пойме р. Прыпяць. Зараз ТВП знаходзіца на ўсходняй мяжы значнай па плошчы меліярацыйнай сістэмы.

Гідралагічная сетка прадстаўлена р. Волхвай з прытокамі, буйнымі меліярацыйнымі каналамі Сітніцкі і Галоўны, а таксама сеткай дробных каналаў. Паўднёва-заходняя мяжа праходзіць па каналізанаму рэчышчу р. Лань. Гідралагічны рэжым значна залежыць ад рэгуляцыі узрона вады ў меліярацыйных каналах.

Тэрыторыя выкарыстоўваецца ў асноўным для сельскагаспадарчай і лясной дзейнасці. Дарожная сетка развіта слаба. Населеныя пункты ў межах ТВП адсутнічаюць.

Асноўныя біятопы:

Трыснягова-хмызняковыя зараснікі – 50%, лясы – 25%, сельскагаспадарчыя ўгоддзі – 24%, іншыя землі – 1%.

Птушкі:

Арнітафаўна ТВП Волхва вывучана не дастаткова і патрабуе дадатковых даследаванняў. На сёняшні дзень тут адзначана толкі некалькі відаў занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Аднак, на тэрыторыі ТВП на гнездаванні знойдзена тры пары глабальна пагражаемага віда вялікага арляца *Aquila clanga*. Гэта надае тэрыторыі міжнароднае значэнне.

Дзякуючы вялікай плошчы трыснягова-хмызняковых зараснікаў на ТВП адзначаны чапля-бугай *Botaurus stellaris* і чапля-лазянік *Ixobrychus minutus*, а таксама даволі шмат звычайных пагонічаў *Porzana porzana*. Колькаць гэтых відаў штогод значна вагаецца ў залежнасці ад узроўня вады. У сухія годы яны ўвогуле адсутнічаюць.

Іншыя групы жывел:

не вядома.

Стан рэдкіх відаў птушак:

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды	Крытэрыі ТВП
Чапля-бугай <i>Botaurus stellaris</i>	гн	0-10 с	2008-2010	Э		
Чапля-лазянік <i>Ixobrychus minutus</i>	гн	0-10 с	2008-2010	Э		
Арлан-белахвост <i>Haliaeetus albicilla</i>	гн	1 п	2010	Д		
Арлець вялікі <i>Aquila clanga</i>	гн	3 п	2010	Д	↔	A1
Баталён <i>Philomachus pugnax</i>	мг	+	2010	П		
Пугач <i>Bubo bubo</i>	гн	2 п	2010	Д		

Іншыя рэдкія і знаходзячыся пад пагрозай знікнення віды:

не вядома.

Пагрозы:

Галоўнай пагрозай для птушак ТВП Волхва з'яўляецца нестабільнасць узроўня вады на значнай плошчы тэрыторыі. У сухія годы ўмовы для гнездавання значна пагаршаюцца, павялічваецца верагоднасць узнікнення пажараў.

Рэкамендацыі па захаванню:

Наданне тэрыторыі ТВП Волхва статусу ААПТ.

Патрэбна аптэмізацыя гідралагічнага рэжыма тэрыторыі.

Крыніцы інфармацыі:

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч., Дзьмітрынок М., Левы С.В.

Складальнікі : Дамброўскі В.Ч., Дзьмітрынок М., Левы С.В.

** Выкарыстанне змешчанай тут неапублікаванай інфармацыі для навуковых публікацый без пісьмовай згоды яе аўтараў забаронена. У выпадку выкарыстання часткі кантэнту або старонкі цалкам на іншых інтэрнет-рэсурсах, абавязковая спасылка на аўтараў і сайт iba.ptushki.org*